

ШЕРШАЯ КНІГА МАСЕЯВА: БЫЩЬЦЕ

1 На пачатку стварыў Бог нябёсны й зямлю. 2 А зямля была бяз хормы а пустая, і цемнъ была над бяздоныям; і Дух Божы лунаў над відам водаў.

3 I сказаў Бог: „Станься сыватліня”. I сталася сыватліня. 4 I бачыў Бог тую сыватліню, што добрая, і адлучыў Бог тую сыватліню ад тae цемні. 5 I назваў Бог сыватліню днём, а цемнъ назваў ночай. I быў вечар, і была раніца: дзень адзін.

6 I сказаў Бог: „Станься прасьцяг сярод водаў і дзялі воды ад водаў”. 7 I ўчыніў Бог прасьцяг, і адлучыў воды, што пад прасьцягам, ад водаў, што над прасьцягам. I сталася так. 8 I назваў Бог прасьцяг нябесамі. I быў вечар, і была раніца: дзень другі.

9 I сказаў Бог: „Няхай збяруцца воды з пад нябесаў у вадно месца, і няхай зьявіцца сухазем”. I сталася так. 10 I назваў Бог сухазем зямлёю, а збор водаў назваў морамі. I бачыў Бог, што добра. 11 I сказаў Бог: „Няхай выдастъ зямля траву, зяленіва сеочае семя, пладавае дзерва, што даець плод подле роду свайго, у каторым семя ягонае ў ім на зямлі”. I сталася так. 12 I выдала зямля траву, зяленіва, семя сеочае подле роду свайго, і дзерва, што даець плод, у каторым семя яго подле роду яго. I бачыў Бог, што добра. 13 I быў вечар, і была раніца: дзень трэйці.

14 I сказаў Бог: „Станьцесь сыветлы на прасьцязе нябёс, дзеля адрозненія дня ад ночы, і будуць на знакі а на поры а на дні а на гады. 15 I будуць яны сыветламі на прасьцязе нябёс съвяціце на зямлі.”

I сталася так. 16 I ўчыніў Бог тыя два сыветлы вялікія: сыветла вялікае, рáдзіць дзень, і сыветла малое, рáдзіць ноч, і гvezды. 17 I пастанавіў іх Бог на прасьцязе нябёс, съвяціце на зямлю, 18 I рáдзіць дзень і ночь, і адлучаць сыватліню ад цемні. I бачыў Бог, што добра. 19 I быў вечар, і была раніца: дзень чацверты.

20 I сказаў Бог: „Няхай выдастъ воды паўзуны, істу дыхающую; і птуства няхай лётае над зямлём скрэз прасьцяг нябёс.”

21 I стварыў Бог дзяўствы вялікі і ўсялякую поўзающую істу дыхающую, каторыя выдалі воды, подле роду іх, і ўсялякае птуства крылатое подле роду ягонага. I бачыў Бог, што добра. 22 I дабраславіў Бог, кажучы: „Пладзіцесь а множчася а напаўнайце воды ў морах, і птуства няхай множыцца на зямлі”. 23 I быў вечар, і была раніца: дзень пятны.

24 I сказаў Бог: „Няхай выдастъ зямля дыхающую істу подле роду ейнага, статак а паўзуны а жывёлу земную подле роду ейнага. I сталася так. 25 I ўчыніў Бог жывёлу земную подле роду ейнага, і статак подле роду ягонага, і ўсякага паўзуна зямлі подле роду ягонага. I бачыў Бог, што добра.

26 I сказаў Бог: „Учыніма чалавека на абрэз наш, подле падобнасці нашае; і няхай пануе над рыбою мorskай, і птушкаю нябесной, і статкам, і ўсёй зямлёю, і ўсякім паўзуном, што поўзае па зямлі”. 27 I стварыў Бог чалавека на абрэз Свой, на абрэз Божы стварыў яго; мужчыну ў жонку стварыў іх.

28 I дабраславіў іх Бог, і сказаў ім: „Пладзіцесь а множчася а на- паўняйце зямлю, і паддайце яе са- бе, і пануйце над рыбай морскай, і птушкай нябеснай, і ўсялякім жывучым, што поўзае па зямлі”.

29 I сказаў Бог: „Вось, Я даў вам усялякую траву, што выдаець ізь сябе насенне, якая ё на відзе ўсяе зямлі, і ўсялякае дзерва, у каторым ё плод дзерва, што сее насенне; гэта будзе вам на емя. 30 А ўсёй жывёле земнай, і ўсёй птушцы ня- беснай, і ўсяму, што поўзае па зям- лі, у каторым дыханье жывое, даў Я ўсе зяленіва траўнае на жыр”. I сталася так.

31 I бачыў Бог усе, што ўчыніў, і вось, добра вельмі ё. I быў вечар, і была раніца: дзень шосты.

2 I дакончаны нябёсы й зямля і ўсе войска іх. 2 I дакончыў Бог сёмага дня дзела Свае, каторае Ён чыніў, і перастаў тварыць сёмага дня ўсе дзела свае, каторае ўчыніў. 3 I дабраславіў Бог сёмы дзень, і пасъвяціў яго; бо ў гэты перастаў тварыць усе дзела Свае, каторае тварыў Бог, каб чыніць.

4 Вось паходжанье нябесаў і зямлі, у стварэнню іх, у дзень, у каторым учыніў СПАДАР Бог зямлю й нябёсы, 5 I ўсялякія паля- выя кусты, уперад чымся яны расьлі, і ўсялякую палявую траву, каторая дагэнуль не расла; бо СПАДАР Бог не пасылаў дажджу на зямлю, і ня было чалавека рабіць зямлю. 6 I пárа падыймалася ізь зямлі, і навадніля ўвесь від зямлі. 7 I ўхармаваў СПАДАР Бог чалавека з пылу зямлі, і ўдыхнуў у ноздры ягоныя дых жыцця, і стаў чалавек душою жывою.

8 I насадзіў СПАДАР Бог сад ув Эдэме, на ўсходзе, і памясьціў там чалавека, каторага ўхармаваў. 9 I вырасціў СПАДАР Бог із зямлі ўсялякае дзерва, прынаднае на па-гляд і добрае на емя, і дзерва жыць-

ця сярод тога саду, і дзерва ведань-ня добра й ліха.

10 I рака выходзіла з Эдэму дзе-ля наваднення саду; і стуль падзя-лілася, і былі чатыры галоўныя рэкі. 11 I імя аднае Фісон: яна аб-цякае ўсю зямлю Гавіла, туу, ідзе золата; 12 I золата тae зямлі доб-рае; там ёсьць бдалях і камень анікс. 13 I імя другое ракі Гігон: яна абцякае ўсю зямлю Куш. 14 Имя трэйце ракі Гідэкэль: яна цячэць перад Асыраю. I чацвертая рака Еўфрат.

15 I ўзяў СПАДАР Бог чалавека, і асяліў яго ў садзе Эдэмскім, ураб-ляць і съцерагчы яго. 16 I раска-заў СПАДАР Бог чалавеку, кажу-чи: „З кожнага дзерва ў садзе ты будзеш свабодна есьці; 17 Але з дзерва веданьня добра й ліха ня-еж ізь яго; бо ў дзень, у каторым ты зъясі зь яго, съмерцию памрэш”.

18 I сказаў СПАДАР Бог: „Ня добра быць чалавеку адзінотнаму; ствару яму памачніка, яму адка-зуочага”. 19 I ўхармаваў СПАДАР Бог із зямлі ўсю жывёлу палявую і ўсе птуства нябеснае, і прывёў да чалавека, каб бачыць, як ён наза-вець іх, і ўсе як назавець чалавек кожную дыхающую істу, так і бы-ло імя ёй. 20 I назваў чалавек імё-ны ўсяму статку і птуству нябес-наму, і ўсім зъяром палявым; але чалавеку не знайшлося памачніка, яму адказуочага.

21 I спусціў Бог на чалавека цвярды сон, і ён заснúў, і ўзяў адну із скабаў ягоных, і закрыў тое месца целам замест яе. 22 I па-будаваў СПАДАР Бог туу скабу, каторую выняў з чалавека, у жон-ку, і прывёў яе да чалавека. 23 I сказаў чалавек: „Во, гэтым разам косьць із косьцяці маіх і цела зь це-ла майго. Затым будзе яна звацца жонкаю, бо з мужа ўзята гэту”.

24 Затым пакіне чалавек айца свайго й маці сваю, і прыліпне да

І Масеява 2, 3

жонкі свае, — і будуць целам адным.

25 І былі абое голыя, чалавек і жонка ягоная, і не сароміліся.

3 Гад быў найхітрэйшы з усіх зъяроў палявых, каторыя ўчыніў СПАДАР Бог. І сказаў жонцы: „Ці запрауды сказаў Бог: „Ня ежча ні зъ якага дзерва із саду?”” 2 І сказала жонка гаду: „Садавінú зъ дзерваў садовых ямо. 3 Але праз садавіну дзерва, што пасярод саду, сказаў Бог: „Ня ежча зъ яго і не датыкайтесь да яго, каб вам не памерці””.

4 І сказаў гад жонцы: „Не, не памрыцé съмерцю; 5 бо ведае Бог, што ў дзені, у каторым вы зъ яго есьці будзеце, і адчыняцца вочы вашыя, і будзеце, як Багове, што ведаюць добро й ліха”. 6 І бачыла жонка, што дзерва добрае да ежы, і што яно прынаднае ачом, і пажаданае тое дзерва дзеля веды; і ўзяла садавіну зъ яго а ела; і далá таксама мужу свайму зъ ёю, і ён еў.

7 І адчыніліся вочы ў іх абаіх, і пазналі, што былі голыя; і сплялі фіговае лісъцё, і зрабілі сабе папярэзкі.

8 І пачулі голас СПАДАРА Бога, што хадзіў у садзе зъ ветрам дзянінм; і скаваўся чалавек і жонка ягоная ад віду СПАДАРА Бога памеж дзярэўя садовага.

9 І гукнú СПАДАР Бог чалавека, і сказаў яму: „Ідзе ты?” 10 І сказаў: „Голас Твой пачуў я ў садзе, і зълякаўся, бо я голы, і скаваўся”.

11 І сказаў: „Хто ж табе сказаў, што ты голы? ці ня з гэнага дзерва, з каторага Я заказаў табе есьці, ты еў?” 12 І сказаў чалавек: „Жонка, каторую Ты імне даў, яна далá імне зъ дзерва, і я паспытаўся”.

13 І сказаў СПАДАР Бог жонцы: „Што ж ты ўчыніла?” Жонка сказала: „Гад спадмануў мяне, і я паспыталася”.

14 І сказаў СПАДАР Бог гаду: „За тое, што ты ўчыніў гэта, пра-кляты ты над усю жывёлу і над усі зъяры палявые; на бруху сваім ты будзеш хадзіць, і пыл жэрці будзеш усі дні жыцця свайго. 15 І непрыязнства палажу меж цябе і меж жонкі, і меж семені твайго й семені ейнага; яно будзе мяждужліць цябе ў галаву, а ты будзеш жыгаліць яго ў пяту”.

16 Жонцы сказаў: „Памнажаючы памножу смутак твой і цяжарнасць тваю; у смутку будзеш раздзіць дзецеi; і да мужа твайго пачягя твая, і ён будзе панаваць над табою”.

17 Адаму ж сказаў: „За тое, што ты паслухаў голасу жонкі свае і еў з тога дзерва, з каторага Я заказаў табе, кажучы: „Ня еж ізъ яго”, пра-клята зямля з твае прычыны, із смуткам будзеш жывіцца зъ яе ўсі дні жыцця свайго. 18 Церне асот будзес расыці табе; і будзеш жывіцца палявою травою. 19 У поце віду свайго будзеш есьці хлеб, пакуль ня звернешся да зямлі, бо зъ яе ты ўзяты; бо пыл ты і ў пыл звернешся”.

20 І назваў Адам імя жонкі свае: Ева, бо яна былá маці ўсіх жыву-чых.

21 І зрабіў СПАДАР Бог Адаму й жонцы ягонай адзежу скураную, і адзеў іх.

22 І сказаў СПАДАР Бог: „Вось, людзінáсталася як адзін із Нас, каб ведаць добро й ліха; і цяпер як бы ня выцягнуў ён руکі свае. і ня ўзяў таксама зъ дзерва жыцця, і ня еў, і не пачаў жыць вечна”.

23 І выслаў яго СПАДАР Бог із саду Эдэмскага, рабіць зямлю, з каторое ён узяты. 24 Дык выгнаў чалавека. І асяліў на ўсход ад саду Эдэмскага херувай зъ мячом поламенным абаротным, съцерагчы да-рогу дзерва жыцця.

GREATLITVAN (BIELARUS) HOLY BIBLE
(revised)

Byelorussian
1973, Bible,
Gitlin & Stankie-
vich vrsn.
F.S., G.L.S.A.S.
in US, Inc. USA
42275

Published by
FRANCIS SKORYNA GREATLITVAN (BIELARUS) SOCIETY of ARTS
and SCIENCES in the U. S., INC.

Printed in United States of America